

Правілы догляду за дахам Ондулин вясной



Спраўная дах - гэта заклад захаванасці ўсяго дома. Не сакрэт, што нават нескладаны і хуткаплынны ремонт даху, супаў па часе з непагаддзю, можа абярнуцца сур'ёзным шкодай. Каб дах праслужыла доўга і не дастаўляла лішніх клопатаў, за ёй неабходна даглядаць. Рэкамендацыі спецыялістаў і парады вопытных домаўладальнікаў дапамогуць выканаць абслугоўванне правільна і хутка.

Пры рэгулярным і правільным абслугоўванні дах Ондулин праслужыць не менш за паўстагоддзя. Планавае (сезоннае) абслугоўванне даху Ондулин выконваецца два разы на год: увосень, перад надыходам маразоў, і ўвесну, пасля заканчэння начных замаразкаў.

Савет № 1. З надыходам адліг абавязкова ачысціце дах ад снежных гурбаў. Гэтым вы дасягне некалькі мэтаў:

- паменшыце нагрузку на кроквенную сістэму і засцерагчы дах ад разбурэнняў;
- прадухіліце некантралюемы сход Лавін, тым самым захавайце вадасцёкавую сістэму і зялёныя насаджэнні побач з домам;
- дах цалкам вызваліцца ад снегу і папрасыхае значна хутчэй, гэта значыць, што запланаваныя працы можна будзе выканаць раней, і эканоміць час для садовых работ.

Снег варта здымаць папластова, не дапушчаючы навал гурбаў на карнізах. Для ачысткі даху ад снегу выкарыстоўваюцца драўляныя або пластыкавыя рыдлёўкі. Сколваць і саскрабаць наледзь з даху Ондулин нельга.

Абслугоўванне даху выконваецца ў добрае надвор'е і складаецца з некалькіх этапаў-агляду, ліквідацыі дэфектаў і ачысткі.

Спачатку дах аглядаецца знутры:

- бачныя пашкоджанні выяўляюцца на прасвет;
- прыкметамі схаваных працёкаў з'яўляюцца мокрыя і цёмныя плямы, прыбітая пыл, грыбок і цвіль на драўляных канструкцыях. Вельмі часта месца падзення кропель аказваецца ў баку ад дэфекту даху, таму важна ўсталяваць месца працёку максімальна дакладна;
- правяраецца стан кроквеннай сістэмы і лачанні, выяўляюцца разломы, расколіны, прагіны.

Савет № 2. Назапасьцеся адрэзкамі алюмініевай дроту даўжынёй 30-40 гл. Пры выяўленні месца працёку устаўце ў адтуліну дрот і, знаходзячыся на паверхні даху, вы лёгка знойдзеце гэта месца.

Пры выкананні работ на паверхні даху варта выконваць правілы тэхнікі бяспекі пры працы на вышыні. Выкарыстанне ахоўнага пояса і страхавочнага ліны абавязкова.

Каб не пашкодзіць дахавае пакрыццё, скарытайцеся абуткам на мяккай гумавай падэшве. Пры перамяшчэнні па даху варта наступаць на грабяні хваляў ондуліна.

Выканайце вонкавы агляд даху:

- праверце мацаванне бітумных лістоў. Пластыкавыя капялюшыкі цвікоў павінны шчыльна прылягаць да паверхні ондуліна;

- зноў выяўленыя пашкоджанні адзначце адрэзкамі алюмініевай дроту.

Ухіліце выяўленыя пашкоджанні:

- пашкоджанае месца варта ачысціць ад бруду, зачысціць наждачнай паперай і абястлусціць уайт-спірытам;
- для заладкі дробных адтулін выкарыстоўваюцца цвікі Ондулін: цвік кароціцца да даўжыні 2-3 см, яго стрыжань і ніжняя паверхня капялюшыкі змазваюцца бітумным герметыкам, пасля гэтага цвік ўстаўляецца ў адтуліну і шчыльна прыціскаецца да паверхні даху;
- для рамонту расколін выкарыстоўваецца самаклейная бітумная стужка Ондубанд пра падыходнага колеру: каб спыніць далейшы рост расколіны, на яе канцы высвідроўваецца адтуліну дыяметрам 2-3 мм, з дапамогай будаўнічага нажа расколіна раскрыжоўваецца ў выглядзе літары «У». Паверхню абястлушчваецца, расколіна запаўняецца бітумным герметыкам, а на пашкоджаны ўчастак наляпляецца латка са стужкі Ондубанд пра;
- для рамонту буйных пашкоджанняў варта выкарыстоўваць латкі з абрэзкаў ондуліна.

Ачысціце дах і вадасцёкавую сістэму ад пылу і смецця. Для ачысткі выкарыстоўвайце шотку з мяккай пластмасавай шчаціннем.

Савет № 3. Знешні аблічча дома шмат у чым залежыць ад стану дахавага пакрыцця. Каб дом выглядаў ярка і святочна, вымойце дах.

Дажджы і снег чысцяць паветра ад пылу, прыбіваюць яе да зямлі і апускаюць на дахі дамоў. За зіму на даху запасіцца вялікая колькасць бруду, і дах выглядае неахайна. Зруш такую бруд практычна немагчыма, затое яе нескладана змыць.

Для мыйкі даху Ондулін выкарыстоўвайце мяккую шотку і нейтральныя мыйныя сродкі. Вырабіце на дах водны раствор мыйнага сродкі, вытрымаеце некаторы час і змойце бруёй вады ад канька да карніза. Добры эфект дае мыццё даху бруёй вады пад ціскам.